

наших рядах, пали жертвой на фронтах гражданских войн. Мы имели крупные разрушения, но мы справились со всеми этими разрушениями. Мы вышли победителями из тех трудностей, которые перед нами стояли.

Мы шли с массами и в этом была наша сила в Октябрьские дни. В том, что мы идем с самыми широчайшими массами, что вся наша работа ведется открыто, на глазах у самих широчайших масс трудящихся — в этом заключается наша сила и сейчас.

Рабочий класс и широчайшие массы крестьянства, ставши в Октябрьские дни под знамена нашей партии, под знамя Ленина, за эти десять лет еще в большей мере сплотились вокруг Коммунистической партии.

Коммунистическая партия полагает, что Октябрьские торжества послужат к еще большему об'единению, к еще более широкому, более глубинному сплочению масс рабочего класса вокруг Коммунистической партии. Коммунистическая партия во главе пролетариата, во главе трудящихся идет уверенными шагами вперед по пути к социализму.

Зым. Прышчапаў

Дыфэрэнцыяцыя беларускай вёскі

За апошнія гады праходзіць хуткі ўзрост сельской гаспадаркі. Само сабой зразумела, што кожнага цікавіць пытаньне, у які бок расце сялянская гаспадарка, у якіх сацыяльных групах сялянства хутчэй разъвіаецца гаспадарка, ці ёсьць пагроза нашаму сацыялістычнаму будаўніцтву сельской гаспадарцы. У старыя часы пры капиталізме разъвіцца сельской гаспадаркі праходзіла ў адным напрамку — канцэнтравалася зямля ў абшарыкаў, купцоў, вісковых кулакоў і абезземельваўся бяднак і серадняк, праходзіла шырокая капиталістычная эксплатація працоўных вёскі. Расла аграрная буржуазія.

Царская ўлада ўсікім спосабамі садзеінчала такому разъвіццю сельской гаспадаркі. Задачы Савецкай улады іншыя. Мы прымаем усе крокі і будзем сваю палітыку ў адносінах сялянства так, каб скласці спрыяючыя ўмовы разъвіццю бядняцка-серадняцкім гаспадаркам, правадзячы адначасова з гэтым усебакое каапэраваньне гэтых гаспадарак. На падставе дынамічных досьледаў мы маєм можлівасць добра ўяўіць, як праходзіць цяпер у нас працэс дыфэрэнцыяцыі вёскі. Самую дыферэнцыяцыю мы будзем аналізаваць па наступных адзнаках — пасеву, жывотніку і мёртваму інвентару, тэмпу разъвіцця травасеву і тэхнічных культур, арэндзе зямлі. Аглід вёскі па разъмеру пасеву дае такі сацыяльны малюнак:

Групы гаспадарак на пасеву	Гады	Процант га- спадарак кожнай гру- пы к ітогу	Пасейная плошча	
			Сярэдні разъ- мер на 1 га- спадарку	Проц. пасев. мер на 1 га- спадарку, кожнай групы к ітогу
Без пасеву	1917	9,8	—	—
	1924	2,1	—	—
	1925	1,5	—	—
	1926	1,4	—	—
3 пас. ад 2 дзес.	1917	22,9	1,35	8,9
	1924	32,8	1,51	16,3
	1925	27,1	1,54	12,5
	1926	24,4	1,48	10,8
" " ад 2—6 дз.	1917	55,3	3,6	59,3
	1924	59,5	3,5	69,1
	1925	64,4	3,6	70,1
	1926	66,5	3,6	77,2

Група гаспадарак на пасеву	Гады	Процент гас- падарак кожнай гру- пы к ітогу	Пасеўная плошча	
			Сярэдні разъ- мер на 1 гас- падарку	Проц. пасев. пл. кожнай групы к ітогу
„ „ да 6—8 дз.	1917	6,6	6,94	13,3
	1924	3,6	7,00	8,3
	1925	4,6	7,02	9,6
	1926	5,2	6,92	10,7
Звыш 8 дзес.	1917	5,4	12,51	19,5
	1924	2,0	11,34	7,3
	1925	2,4	11,11	7,8
	1926	2,5	10,15	7,3
Бяз розныці	1917	100	3,45	100
	1924	100	3,06	100
	1925	100	3,32	100
	1926	100	3,36	100

На адзнакам пасеву наглядаеща надзвычайна цікавы працэс, які бязумоўна цалкам адпавядае курсу палітыкі нашай партыі на вёсцы. Што мы бачым? Група без пасеву з кожным годам значна скрачаецца. Яна адразу пасля 1917 г., як толькі была праведзена аграрная рэвалюцыя, каласальна скрацілася. Падзея абшарніцкіх і іншых непрацоўных зямель даў мажлівасць апралетарызаваным элементам атрымада зямлю і заняцца сельскай гаспадаркай. Нашы далейшыя мерапрыемствы па дадатковаму землянадзяленню безвяземельных і малаземельных сялян, якія затрагаюць, даўводзяць группу беспасейных да невялікага ліку і амаль што ліквідуюць яе. Нашы мерапрыемствы па земляўпрадакаванью і палітыка надзяляць бедняцкіх сялянскіх гаспадарак на менш, як па мінімальнай норме, даюць мажлівасць кожнаму нямаючаму зямлі абазвесціся сельскай гаспадаркай. Цяпер паглядзім, куды-ж гэта группа пераходзіць. З табліцы мы бачым, што пашыраеща группа з дэйвюмом дзесяцінамі пасеву, а таксама з пасевам ад 2 да 6 дзес. Такім чынам, напоўніла, што беспасейная група пераходзіць у пасеўную. Пры гэтым група з пасевам да дэйвюх дзесяцін таксама пераходзіць у группу з большым пасевам. Значыць, вясковая бедната паступова скрачаецца і гэта частка гаспадарак, вырастуючы, прыближаецца і пераходзіць у серадняцкую группу. Значная праслойка бедната па адзнакам пасева відаець пачынае ўзмацніцца гаспадаркі і асераднячвацца. Серадняцкая група за ўсе годы значна павялічваецца. Сераднякі—самая вялікая і самая значная праслойка сялянства, яна займае каля 60% усіх гаспадарак. Заможнія вярхавінка вёскі з самых першых год рэвалюцыі дала рэзкае скрачэнне і цяпер яна займае зусім невялікое месца ў агульным ліку сялянскіх гаспадарак (толькі 2,5 проц.). Пры гэтым яна за ўсе годы з'яўляецца стабільнай і не дае амаль што ніякага ўросту. Так што, калі аналізуваецца па пасеву, дык нельга сказаць, каб у нас прыкмячаліся якія небудзь нагрозы з боку кулакага росту.

Ва ўмовах БССР такое стабільнае становішча групы заможных па пасеву тлумачыцца ў значнай долі тым, што мы цяпер праводзімі абреазу зямель у поўпрацоўных гаспадарках і гэтым самым зямельную забяспеку гэтай групы трymаем на ўзроўні нашых максімальных норм. Некаторое пашырэнне пасеву ў верхавінцы вёскі траба тлумачыць пераходам да больш інтэнсіўнага вядзення сельскай гаспадаркі (пераход

на шматполье, занятая папары і інш.). Раней цэлы шэраг шматэймельных сялян вялі экстэнсіўную гаспадарку і цяпер, калі ў выніку абрэзкі лік зямлі ў іх скараціўся, зразумела, што яны, маючы сродкі, хутка пачнуць інтэнсіўніраваць сельскую гаспадарку, у звязку з чым у іх павінна пашырацца пасеўная плошча. Але-ж у гэтym ніякай пагрозы німа.

Такім чынам, па пасеву мы бачым хуткае скрачэнне ліку беспасейных гаспадарак і пераход іх у пасеўную; скрачэнне дробнапасеўных і пераход іх у вышэйшыя групы з большым пасевам,—агульны і значны ўрост серадняцкай групы і стабільнасць у групе заможных. Курс і палітыка нашае партыі паводзялуг гэтай адзнакі цалкам сябе апраўдаюць.

Як адбываецца рост пасеваў кармавых траў і тэхнічных культур

Возьмем цяпер другую адзнаку—тэмп росту пасеваў кармавых траў і тэхнічных культур. Гэта адзнака ва ўмовах нашай інтэнсіўнай гаспадаркі з'яўляецца надзвычайна важным дзеля выявлення тэнденцыі дыферэнцыяцыі вёскі. Пасеў кармавых траў і тэхнічных культур у гаспадарках характерызуе ўрост таварнасці, інтэнсіўнасці і прыбытковасці гаспадарок.

„Калі пры экстэнсіўна-зярновай гаспадарцы магчыма здзяјавацца групоўкай па пасеву (ці па рабочаму быдлу), дык пры іншых умовах неабходна прыняць пад увагу пасеў прамысловых расылін, тэхнічную апрацоўку сельска-гаспадарчых прадуктаў, пасеў карніплодаў, ці кармавых траў, малочную гаспадарку, гародніцтва і г. д. (Ленін, ст. 71 „Развіць капіталізму ў Расії“). Такі падыход да высьвітлення працэсу дыферэнцыяцыі вёскі, аб якім гаворыць Ленін, цалкам павінен быць прыняты намі ў нашых беларускіх умовах. Развіцьцё таварнасці нашай сельскай гаспадаркі цяпер і на далей будзе пракаходзіць у напрамку росту пасева, кармавых траў, карніплодаў, пашырэння малочнай рагатай жывёлы, тэхнічных культур. Як-же пракаходзіць развіцьцё гэтых культур у гаспадарках розных сацыяльных груп нашае вёскі, бачым з наступнай табліцы:

	Гады	На 100 дзес. пасеву прыходзіцца.				
		3 пасев. да 2 дзес.	Ад 2—6 дзес.	6—8 дзес.	Звыш 8 дзес.	Бяз розн. груп.
Лен і канапля	1917	4,6	3,8	3,5	3,1	3,7
	1924	3,7	2,9	2,3	1,6	2,9
	1925	4,2	3,7	3,0	2,0	4,0
	1926	4,0	3,5	2,9	2,3	3,4
Бульба	1917	13,0	8,7	6,8	6,3	8,3
	1924	13,0	10,3	9,6	9,0	11,0
	1925	13,6	10,7	9,1	8,0	13,2
	1926	13,3	10,8	9,9	9,2	10,9
Кармав. травы	1917	1,4	3,4	5,5	9,5	4,7
	1924	2,3	4,5	6,2	12,5	4,9
	1925	2,5	5,5	7,1	12,0	5,8
	1926	3,0	6,5	9,9	13,5	7,0

Наогул цяпер у сельскай гаспадарцы адбываецца буйны рост ільну канапель, бульбы, кармавых траў (нажаль, вестак аб кармавых карніплодах няма, хаяц пасеў іх за апошнія гады пачаў пашырацца). Э таб-

ліцы бачым, што па пасеву ільну і канапель першае месца займаюць дробна-зямельныя гаспадаркі. Чым гаспадарка мае больш зямлі, тым процант пасеву гэтых культур скарачаецца. Такое звязанча тлумачыцца тым, што гэтыя культуры патрабуюць шмат працы, якой буйна-земельным гаспадаркам не хапае, каб пашыраць пасей гэтых працаўміх культур. Лён і канапель ў дробназямельных гаспадарках граюць ня толькі спажывецкі, а бязумоўна, і прамысловы-таварны характар. У такім напрамку і праходзіць разьвіццё гэтых гаспадарак, што съведчыць аб эконоімічным узроўні гэтай групы. У больш зямельных групах процант пасеву ільну скарачаецца, але гэта зусім не адзначае, што культура ільну ў гэтых гаспадарках ня мае таварнага значэння, бо і гэтыя гаспадаркі працаюць лён і каноплі. Калі звяза пасей бульбы, дык мы таксама бачым, што пасей яе звязаеца большым у дробназямельных гаспадарках. Праўда, бульба ў гэтых гаспадарках у большай меры, чым у других групах, звязаеца культурой спажывецкай. Недахон хлеба і іншых прадуктаў компенсіруеца бульбай. Але-ж калі прыняць пад увагу разьвіццё прамысловасці па пераапрацоўцы бульбы, дык стане зразумелым, што бульба мае вялікае значэнне для бяднейшага сялянства і як тварная культура.

Пасей бульбы спрыяе і росту жывёлагадоўлі. Таму пашырэнне бульбы, як тварнай культуры, разьвіваеца і ў связі з жывёлагадоўляй. Значны ўзрост пасеву бульбы назіраеца ў сярэдніх і больш заможных гаспадарках. У іх пашырэнне бульбы, бязумоўна, звязаеца адзнака пашырэння тварнасці гатас культуры. Асабліва вялікі ўзрост назіраеца ў парайананні з 1917 г. Аднак гэты год ня можа звязацца з апошнімі для якога-небудзь пераінанні з апошнімі гадамі. У 1917 годзе сельская гаспадарка была дэзорганізавана вайной, шмат працоўных сялян знаходзілася ў арміі. Як серадняцкія так і больш заможныя гаспадаркі пры недахопе сваёй уласнай працы (а таксама дзякуючы агульному памяншэнню рабочай сілы на вёсцы) ня мелі мажлівасці пашыраць і разьвіваць такую працаўмую культуру, як бульба. На сучасным пашырэнні бульбы ў заможных сялянскіх гаспадарках магло адбіцца такое мера прыемства, як абразка шматзямельных гаспадарак. Памяншэнне зямельнай плошчы ў гаспадарцы павінна, сама собой зразумела, выклікаць пераход да больш інтэнсіўных культур. Акрамя таго ў наших умовах лён і бульба даюць на адзінку плошчы значна большы прыбыток, чым іншыя культуры.

Пасей кармовых траў ва ўмовах Беларусі звязаеца адзнакаю пачаўшайся раорганизацыі, пашырэння інтэнсіўнасці і тварнасці сельской гаспадаркі. З пасевам траў десна звязаны пераход сельской гаспадаркі ад трохпальёкі да шматпольля. Пасей кармовых траў наогул ва ўсёй сельской гаспадарцы з году ў год надэвычайна хутка разьвіваеца. Да вайны і ў 1917 годзе высокі процант пасеву траў мелі заможныя (9,5 проц.) і серадняцкія (3,5—5,5 проц.) гаспадаркі. Надэвычайна малая кармовых траў высыявалі бядняцкія гаспадаркі (1,4 проц.). Такім чынам, да рэвалюцыі адзнака інтэнсіўнасці і тварнасці гаспадаркі залежыла ад шматзямельля і заможнасці гаспадаркі. Пасля рэвалюцыі і асабліва ў перыод НЭПу, калі фактычна і началося агульнае шырокое разьвіццё сельской гаспадаркі, бядняцкі і серадняцкія гаспадаркі даюць каласальны ўзрост палівога травасеву. Зразумела, што гэта магчыма бачыць і з табліцы, што па процанту пасеву гэтых культур бядняцкі-серадняцкія гаспадаркі яшчэ не дагналі заможных сялян, аднак па тэмпу росту кармовых раслін яны ідуць хутчэй, чым заможныя гаспадаркі. Да гэта і сама-собой зразумела, бо заможны селянін яшчэ ў перыод капіталізму атрымаў навыкі культурнага вядзення гаспадаркі, ён мае больш улас-

ных грошай, каб хутчэй абзавесціся насеñнем і ўгнаеннем. Бядняцка-серадняцкія гаспадаркі ў гэтых адносінах знаходзяцца ў горшых умовах у парайананні з заможнымі, але-ж ня глядзячы на гэта, і дзякуючы цэламу шэрарту мера прыемства, якія праводзіцца Савецкай ўлада ў адносінах бядняцкі-серадняцкага сялянства у іх тэмп разьвіцця кармовых траў праходзіць хутчэй. У адносінах бедняка і серадняка вёскі наша дапомога з кожным годам будзе пашырацца, у залежнасці ад чаго будзе пашырацца і тэмп інтэнсіфікацыі і тварнасці гэтых гаспадарак. Такім чынам курс партыі на хутчэйшае разьвіццё галоўнай масы сельскіх бядняцкі-серадняцкіх гаспадарак ў сучасному моманту відавочна ўжо сябе апраўдаў і ў выніку нашай палітыкі мы маем відавочныя дасягненыні.

Значыць, калі падысыці да дыферэнцыяці вёскі з пункту погляду прогрэсіўных элементаў, а толькі такі падыход у наших умовах і будзе правільным, бо адзнакай узросту сельской гаспадаркі звязаеца пашырэнне элементаў, якія інтэнсіфікуюць сельскую гаспадарку, дык сярод беларускага сялянства мы бачым, што пасей тэхнічных культур, ільну, канапель, бульбы займае большы процант у бядняцкі-серадняцкіх гаспадарках; па пасеву-ж кармовых траў (канюшыны, вікі, сірадэлі) бедняцкі-серадняцкія гаспадаркі адсталі ад заможных, але-ж тэмп разьвіцця гэтых культур у беднякоў і сераднякоў праходзіць больш хутка, чым у заможніка. Наогул-жа тэмп інтэнсіфікацыі сельской гаспадаркі больш хутка праходзіць у бядняцкіх і серадняцкіх гаспадарках, чым у заможных.

Малочная гаспадарка хутчэй разьвіваецца ў бядняцкіх і серадняцкіх гаспадарках.

Як спажывецкая, так, асабліва, тварнае значэнне мае разьвіццё малочай рагатай жывёлы. У БССР тварнасць сельской гаспадаркі будзе праходзіць у пашырэнні жывёлагадзтва і, асабліва, рагатай жывёлы і сывіней. БССР складае раён інтэнсіўнай сельской гаспадаркі. Калі раней, да рэвалюцыі, малочная гаспадарка разьвівалася толькі ў ашарнікаў і кулакоў, дык цяпер малочная сельска-гаспадарчая кооперацый аб'яднала, галоўным чынам, бядняцкія і серадняцкія гаспадаркі сялян. Агульны рост кароў сярод асобных соціяльных груп па гадах праходзіць такім чынам:

Разьмеркаванне сялянскіх гаспадарак у залежнасці ад забесьпечення каровамі (у процентах):

	1917	1924	1925	1926
Бескароўных	9,5	6,2	5,4	4,3
3 1-й каровай	39,4	58,7	51,1	46,7
3 2-ма каровамі	35,2	29,3	35,1	38,4
3 3-ма каровамі	11,1	4,5	6,9	8,5
3 4-ма і больш	4,8	0,8	1,5	2,1

З табліцы мы бачым, што лік бескароўных у парайананні з 1917 г. значна скараціўся, прыблізна на 50 проц.; пры гэтым, калі глядзець па гадох, дык мы бачым, што лік гаспадарак без кароў паступова і значна з году ў год скарацяецца. Адразу бачыць у гэтым крэдытную і іншую дапамогу біднасці. Да рэвалюцыі працэс прахадзіў наадварот, — лік бескароўных з кожным годам павялічваўся, бо ў той час капіталізм хуткім тэмпам працягваў вёску. Цяпер-же мы бачым, што і па адзнакы рагатай жывёлы бедната ўзмацняеца, а не прадетарызуеца. Разам з гэтым мы бачым, што група бескароўных папоўніла групу аднакароўных. У парайананні з 1917 г. гэта група значна вырасла, але-ж адначасова з гэтым група аднакароўных паступова з году ў год памяншаеца; яна не

працятуры зуеца, а пераходзіць у группу з дэзвюма каровамі, якая дае кожны год досыць значны ўзрост. Не дасягнула яшча 1917 г. группа з 3-ма каровамі; ўзрост трохкароўнікі праходзіць з году ў год з некаторай пасыплювасцю і яшча меншым тэмпам праходзіць ўзрост гаспадарак з чатырма каровамі. Мы, пры інтэнсіфікацыі сельскага гаспадаркі трymаем курс на організацыю сярод сялянства малочнай гаспадаркі і досыць хуткі ўзрост малочнай рагатай жывёлы як раз праходзіць у бедняцка-серадняцкіх гаспадарках.

Накапленыне капиталу ў беларускай сельскай гаспадарцы будзе праходзіць у напрамку развіцця жывёлагадоўкі (кароў, сывін) і пашырэння гэтага накапленення ў пераважнай сваёй частцы будзе праходзіць у тых сацыяльна-клясавых групах (бедняк і серадняк), якіх партыя і савецкая ўлада падтрымліваюць сваім мераўпрыемствамі. Пры гэтым ня толькі пашыраеца колькасць рагатай жывёлы, але-ж разам з гэтым і праходзіць досыць значны працэс кааперацыйнага гэтых гаспадарак у адносінах малочнай справы. Да рэвалюцыі-ж у нас на Беларусі ня было ніводнай бедняцка-серадняцкай гаспадаркі, якая-б уваходзіла ў малочнае таварыства.

Паглядзім цяпер у якіх групах канцэнтруеца рагатая жывёла. Гэта магчыма ўбачыць з наступнай табліцы—

Забяспечанасць каровамі паасобных пасёўных груп сялянскіх гаспадарак (у %):

	Без пасевы		З пасевам да 2 дзес.		Ад 2,1 да 6,0 д.		Ад 6,1 да 8 дзес.		Звыш 8 д.			
	1917	1924	1925	1926	1917	1924	1925	1926	1917	1924	1925	1926
% гаспадарак кожнай групі к ітогу . .	9,8	2,1	1,5	1,4	22,9	32,8	27,1	24,4	55,3	59,5	64,4	66,5
% кароў кожнай групі к ітогу . .	2,7	1,1	0,7	0,5	17,8	25,7	20,2	18,2	58,7	64,2	68,2	69,7

Група беспасеўная з кожным годам скарачаецца, пагэтаму сама сабой зразумела, што памяншаеца і ўдзельны лік рагатай жывёлы. Нязначна скарачаеца ўдзельны лік рагатай жывёлы і ў групе з пасевам да 2-х дзес. у парадунані з мінульымі гадамі, але-ж і працэнт гэтых гаспадарак, таксама з году ў год памяншаеца, бо яны пераходзяць у вышэйшую группу з пасевам ад двух да шасці дзесяцін. У гэтай групе і паступова павялічваеца лік рагатай жывёлы. У групе ад 6,1 да 8 дзес. пасеву, таксама назіраеца рост рагатай жывёлы (прыблізна пропорцыянальна пашырэнню ліку гэтых гаспадарак) і, нарэшце, у самай заўможнай групе (кулацкай), якая налічвае ўсяго 2,5 проц. гаспадарак ад усяго ліку, рост рагатай жывёлы наглядаеца, але-ж ёй прыналежыць толькі 4,3 проц. рагатай жывёлы. Самы шырокі тэмп ўзросту рагатай жывёлы вызначаеца ў сярэдняпасеўнай групе.

Такім чынам, калі лічыць, што ў групу бедняцка-серадняцкіх гаспадарак уваходзяць гаспадаркі з пасевам да 8 дзес., тады гэтым сацыяльна-клясавым групам належыць 95,7 проц. ад усёй рагатай жывёлы. У Беларусі пры інтэнсіфікацыі сельскага гаспадаркі і пашырэнні пасеву кармовых траў і організацыі малочнай таварытай гаспадаркі, накапленыне

капіталу у сялянства будзе праходзіць якраз праз пашырэнне малочнай рагатай жывёлы і тым часам мы бачым, што ў абсолютнай большасці гэтых капітал звіраеца і хутка расце ў бедняцка-серадняцкіх гаспадарках пры адначасовым яго кооперацыйні праз організацыю малочных арцеляў.

Забяспечка сялянск. гаспадарак рабочай жывёлай

Забяспечка працоўнай жывёлай сялянскіх гаспадарак мы разглядаем з пункту погляду забяспекі гаспадарак цягавай сілай. У БССР рабочая жывёла на грае ролі таварнай жывёлы, за выключанынем толькі аднаго быўшага Слуцкага павету, дзе раней ды і зараз коні ў сялян вырашчваліся на продаж. Раён гэтых цяпер невялічкі, паколькі частка яго адышла пад Польшчу, і загэтым ён асаблівай значнасці ня мае, хаця-б яго патрэбна было выдзеліць з усёй БССР пры разглядзе нашага пытання. Агульная забяспечка конямі сялянскіх гаспадарак мае такі выгляд—

Разъмеркаваныне сялянскіх гаспадарак БССР у звязку з забяспечкай рабочае жывёлам (у продантах):

	1917	1924	1925	1926
Без рабочай жывёлы . .	15,5	16,5	14,2	13,0
3 1 гол. раб. . .	52,6	71,9	71,0	73,0
3 2 . .	25,7	10,6	13,6	13,0
3 3 і больш раб. жывёлы . .	6,2	0,6	1,2	1,0

Лік гаспадарак без рабочай жывёлы паступова з кожным годам скарачаеца і зараз мы маём наогул толькі 13 проц. гаспадарак, якія ня маюць рабочай жывёлы. Адначасова з гэтым праходзіць павялічэнне ліку гаспадарак з аднай адзінкай рабочай жывёлы. Лік гаспадарак з аднай працоўнай жывёлай значна вырас у парадунані з 1917 г. Лік гаспадарак з 2 рабочымі жывёламі паменшыўся ў парадунані з 1917 г., а ў далейшыя гады ён альбо крыху пашыраеца, альбо з'яўляеца стабільным. Гаспадаркі з 3 і больш рабочымі жывёламі даюць невялікі ўзрост.

Паміж якімі соцыяльнымі групамі разъмяркоўваеца рабочая жывёла магчыма бачыць з наступнай табліцы—

Разъмеркаваныне гаспадарак і рабочага быдла ў звязку з пасеўнасцю (у %):

	Без пасевы		З пасевам да 2 дзес.		Ад 2,1 да 6,0 д.		Ад 6,1 да 8 дзес.		Звыш 8 дзес.			
	1917	1924	1925	1926	1917	1924	1925	1926	1917	1924	1925	1926
% гаспадарак кожнай групі к ітогу . .	9,8	2,1	1,5	1,4	22,9	32,8	27,1	24,4	55,3	59,5	64,4	66,5
% рабочага быдла кожнай групі к ітогу . .	3,0	0,5	0,3	0,2	12,9	21,7	15,7	14,7	60,3	67,0	70,3	70,5

Табліца паказвае, што ў першых дэльвюх групах беспасеўнай і з пасевам да дэльвюх дзесяцін праходзіць у апошнія гады тэндэнцыя скарачэння працанту рабочай жывёлы, але ж разам з гэтым і лік гэтых гаспадарак (асабліва беспасеўных) скарачаецца і пераходзіць у вышэйшую группу. У звязку з землянадзяленнем, якое зараз у БССР праvodзіцца, на месца гаспадараў перайшоўшы у вышэйшую группу, уваходзяць гаспадаркі, якія толькі што атрымалі зямлю і на мелі магчымасцьці абзавесціся працоўнай жывёлай. Але і тут наебходна крэдytная дапамога, асабліва тым гаспадаркам, якія атрымалі зямлю на менш як па мінімальнай норме ў парадку землянадзялення. Наогул жа, абсалютна большая частка (94,5 проц.) усёй працоўнай жывёлы сканцэнтравана ў групах бедняцкіх і сярэдняцкіх. Такім чынам, пашырэнне накаплення ў сельскай гаспадарцы ў напрамку працоўнай жывёлы праходзіць таксама ў сваёй абсалютнай большасці ў групах біднацка-серадняцкіх гаспадарак.

Як адбываецца машынізацыя сялянскіх гаспадарак

Як праходайць забесьпчэнне некаторымі галоўнымі машынамі і прыладамі сельскага гаспадаркі, паказваюць наступныя даннныя—

Забясьпека мёртвым інвентаром:

Пасейная группы	На 100 гаспадарак прыходзіцца					
	Гады	Плугоў	Барони зялезн.	Сеялак	Жнняярак і касіл.	Малацілак
Бяз розынцы	1917	88,88	3,38	0,68	9,11	7,01
	1924	82,82	2,02	0,72	5,01	4,26
	1925	87,93	3,08	0,11	6,67	4,86
	1926	90,87	4,83	0,85	7,39	5,35

Па цэламу шэрагу такіх машын, як плугі, жалезныя бароны, сеялкі мы маєм большую забясьпеку, чым ў 1917 годзе. Падругое, па ўсіх наогул машынах і прыладах праходзіць кожны год пашырэнне ўжывання іх у сельскай гаспадарцы. Шырокім тэмпам з году ў год праходзіць павялічэнне карыстаньня складанымі машынамі. Вёска пачала мажанізацію, што выклікаецца пачаўшайся хуткай інтэнсіфікацыяй сельскай гаспадаркі. Рэорганізацыя сельскай гаспадаркі патрабуе лепшых машын і прыладаў і ў звязку з агульным узростам сельскай гаспадаркі і ў звязку з пашырэннем тэмпу яе рэорганізацыі, з кожным годам машынізацыя сельскай гаспадаркі будзе пашырацца.

З якім тэмпам праходзіць забясьпека машынамі і прыладамі паасобных сацыяльных груп, відаць з наступнага—

Забясьпека мёртвым інвентаром:

Пасейная группы	На 100 гаспадарак прыходзіцца					
	Гады	Плугоў	Барони зялезн.	Сеялак	Жнняек і касіл.	Малацілак
Без пасеву	1917	7,70	0,27	—	0,14	0,55
	1924	17,80	0,99	—	0,50	—
	1925	12,18	10,00	—	—	0,13
	1926	9,93	19,87	—	1,66	0,22

Пасейная группы	На 100 гаспадарак прыходзіцца:					
	Гады	Плугоў	Барони зялезн.	Сеялак	Жнняек і касіл.	Малацілак
3 пасев. да 2 дзес..	1917	57,80	0,30	—	—	0,48
	1924	61,80	0,56	0,03	—	0,47
	1925	61,50	0,57	—	0,01	0,17
	1926	64,90	1,28	—	0,02	0,71
От 2,1—6 дзес.	1917	101,6	2,58	0,02	0,10	5,61
	1924	92,4	1,72	0,03	0,14	4,0
	1925	95,8	2,50	0,05	0,23	3,88
	1926	97,6	3,85	0,01	0,21	4,63
Ад 6—8 дзес.	1917	135, 5	9,63	—	1,23	20,69
	1924	114,40	6,49	0,56	2,54	20,90
	1925	123,40	10,57	0,21	1,93	26,17
	1926	117,97	14,14	0,18	2,76	20,72
Звыш 8 д.ес.	1917	199,70	24,11	1,02	14,22	44,42
	1924	155,00	28,50	1,94	16,10	49,30
	1925	159,80	29,30	2,93	18,75	48,10
	1926	158,40	49,40	2,70	17,77	42,10

Беспасеўнай і дробна-беспасеўнай групам даюць агульнае пашырэнне машын і прылад за выключэннем плугоў, на што беспасеўнай групам паказвае тэндэнцыю скарачэння, што таксама магчыма тлумачыць агульным лікам скарачэння гэтых гаспадарках. Тэмп росту ўсіх машын ў сярэдній пасейной групе значны. Праходзіць узрост карыстаньня машынамі ў заможных (куладзіх) гаспадарках, і асабліва пашыраецца лік такіх складаных машын, як касілкі, жнняяркі, малатарні, у чым буйныя гаспадаркі перасягнулі 1917 г. Аднак, лік машын на гаспадарку, асабліва складаных машын, калі не прынімаецца пад увагу зямельную плошчу, якія самі па сабе нічога не гаворыць. Паглядзім загэтым на тое, якай забясьпека машынамі ў розных сацыяльных групах іх маецца на пасейную плошчу, што магчыма бачыць з наступнай табліцы—

Забясьпека пасейной плошчы сялянскіх гаспадарак арудзіямі вытворчасці

(На 100 дзес. пасеву па групам):

	3 пас. да 2 дз.				Ад 2—6 дз.				Ад 6—8 дз.				Звыш 8 дз.			
	1917	1924	1925	1926	1917	1924	1925	1926	1917	1924	1925	1926	1917	1924	1925	1926
Плугоў	42,8	41,0	40,0	44,0	27,5	26,4	26,5	27,2	19,6	16,3	17,6	17,0	16,0	13,7	14,4	15,6
Барон зялезн.	0,22	0,37	0,38	0,86	0,71	0,49	0,69	1,07	1,39	0,93	1,51	2,04	1,93	2,51	2,64	4,86
Малацілак	0,35	0,31	0,11	0,48	1,54	1,14	0,07	1,99	2,98	2,99	3,73	3,00	3,55	4,34	4,35	4,14

Этых толькі што памяняных даенных відаць, што дробныя гаспадаркі на пасейную плошчу забясьпечаны, напрыклад, плугамі больш, чым сярэдняе і буйныя гаспадаркі. У адносінах складаных машын забясьпека іх меншая. Але і тут неабходна адзначыць адзін усім вядомы

Факт, што трывамаць у індывідуальным карыстаньні дробнаму гаспадару, скажам, малітарно зьяўляецца зусім не рэнтабельным. Акрамя таго, буйныя машины дарагі і дробнаму, гаспадару, калі купіць яе, дык трэба ўлажыць блгата сродкаў, а пасыль гэтай машине ня будзе чаго рабіць. Каб дадаць мажлівасць індывідуальнаму дробнаму сялянскім гаспадаркам карыстасца складанымі машынамі і прыладамі і каб гэтасе карыстаньне для іх было рэнтабельным, неабходна іх удзялваць у коопэратыўныя аб'яднанні па карыстаньню такімі машынамі. Пры гэтым таварыстыўныя павінны аб'яднаць такі лік бедняцка-серадняцкіх гаспадарак, каб колькасць іх зямельнай і сельска-гаспадарчай плошчы адпавядала вытворчасці машыны. Толькі пры такіх умовах карыстаньне складанымі машынамі будзе рэнтабельным. Неабходна яшчэ прынесьці пад увагу аграрнае беспрацоўе вёскі, дробназемельле, дэякуючыя чаму бяднейшае сялянства з меншымі тэмпамі імкненца да мэханізацыі сельской гаспадаркі і такую працу. Як напрыклад, мадацьбы праводзіць у ручную, звычайным цэпам. Разам з гэтым значная частка сучасных бядняцкіх і серадняцкіх гаспадарак атрымала зямлю ў часы рэвалюцыі і за такі кароткі час ня мела мажлівасці абзвесціся буйнімі машынамі і прыладамі. Аднак, тэмп здабыцьця гэтых машын з кожным годам хутка пашыраецца. Бядняцкая і серадняцкая гаспадаркі таксама пачалі машынізацію і досыць хуткім тэмпам. Эразумела, што каб палепшыць бядняцка-серадняцкіх гаспадарак, павялічыць тэмп іх рэарганізацыі, падніць на вышэйшую ступню тэхніку гэтых гаспадарак, дык трэба больш распаўсюджваць на вёсцы кооператыўнае карыстаньне буйнімі машынамі і прыладамі сярод бядняцкіх і серадняцкіх гаспадарак. Для гэтага і ўвесе крэдыт, як доўгатэрміновы, так і кароткатэрміновы выдаваць толькі бядняцка-серадняцкім гаспадаркам і ў першую чаргу тым, якія будуть коопэрывацца ў гэтым напрамку.

Аренда зямлі мае правільныя напрамак

Элементы дыферэнцыяцыі нашай вёскі па арендзе зямлі маюць такі выгляд:

Здача зямлі ў аренду:

Групы гаспадарак па пасеву	Гады	Які %, гасп. здаюць землю у аренду у кожнай группе	Сярэдні размер здаваем. у аренду вучастка	На 100 дзесяцін, здаваем. у аренду зямлі прызнесца:		
				Ральлі	Сенажац.	Іншых ўгодз- дзяў
Бяз пасева . .	1925	13,1	2,9	45,4	14,0	40,6
	1926	25,8	3,5	76,3	23,2	0,5
З пасев. да 2 дзесяці . .	1925	2,2	1,4	64,1	35,0	—
	1926	3,8	1,3	85,2	14,8	0,9
Ад 2 да 6-ці . .	1925	0,9	1,0	65,4	34,6	—
	1926	1,1	1,1	77,0	23,0	—
Ад 6 да 8-мі . .	1925	0,6	1,7	100	—	—
	1926	0,5	1,9	100	—	—
Звыш 8 дзесяці . .	1925	0,8	1,0	47,9	52,1	—
	1926	0,8	1,4	27,3	72,7	—
Без разылічча . .	1925	1,5	1,4	59,9	28,3	11,8
	1926	2,1	1,6	79,7	20,1	0,2

Продант гаспадарац, якія здаюць зямлю ў аренду, пакуль што нязначны ў 1925 г. (1,3 проц.), а ў 1926 г. павялічваецца (2,1 проц.) Тэндэнцыя да пашырэння аренды, бязумоўна, ёсьць Галоўнымі адатчыкамі зьяўляюцца гаспадаркі без пасеву і дробна-пасеўныя. Беспасеўныя гаспадаркі здаюць самымі вялікімі кавалкамі. У серадняцкіх і заможных гаспадарках процант здаючых зямлю амаль што аднолькавы і зьяўляюцца зусім нязначным да агульнага ліку гаспадарац. Гэтыя групы цалкам сваю зямлю апрадоўваюць. Ёсьць тэндэнцыя да пашырэння здачы ў аренду пахаці ў беспасеўных і малапасеўных групах. Галоўная прычына гэтага памойму ў тым, што цяпер у Беларусі шпаркім тэмпам праходзіць землянадзяленне і данадзяленне беззямельных і малаземельных гаспадарац зямлі ю менш як па мінімальнай норме. Так, напрыклад, з 1925 па 1927 г. землянадзелена і данадзелена 72890 двароў. Само сабой зразумела, што адразу ўсе гэтыя сяляне беднякі, атрымаўшы зямлю, ня мелі мажлівасці так хутка абзвесціся гаспадаркай і некаторыя з іх прымушаны былі здаваць зямлю ў аренду. З гэтага траба зрабіць такі вывад, што неабходна пашырыць крэдытную дапамогу землянадзяляемым гаспадаркам, так, каб ім дзяржава ня толькі давала зямлю, а разам з гэтым давала (у парадку крэдыту) сродкі для абсталявання гаспадаркі.

Ёсьць і яшчэ адзін факт, дэякуючы якому ў нас на Беларусі здача зямлі ў аренду будзе пашырацца. Такім фактам зьяўляецца перасяленне. Лік перасяленцаў з кожным годам павялічваецца. Згодна нашаму зямельнаму кодэксу кожны перасяленец мае права здаць надзел свайго прадоўнага карыстаньня ў аренду да 3-х гадоў. Пашырэнне аренды зямлі за кошт перасяленцаў павінна будзе праходзіць мэханічна, на колькі нашы мерапрыемствы па перасяленню з кожным годам будуть пашырацца. Самае галоўнае аб чым мы пры правядзенні нашай палітыкі павінны клапаціцца, дык гэта аб тым, каб зямля перасяленцаў падада ў карыстаньне бяднейшага сялянства. Да гэтага часу перасяленец меў права здаваць зямлю ў аренду таму, хто больш дасыць яму арэнды. Цяпер трэба будзе выдаць такія правілы, на падставе якіх зямельныя ўстановы на мясцо рэгуляровалі-б гэта пытаньне. Разам з гэтым, памойму, прыдзецца організаваць спэцыяльны крэдыт для бядняцкіх гаспадарак, з дапамогай якога яны мелі-б мажлівасць усю зямлю перасяленцаў атрымаваць у аренду, якая пасыль аўтаматычна прайдзе ў іх прадоўнае карыстаньне.

Цяпер нас павінна цікавіць пытаньне—якім сацыяльным праслойкам падада зямля, якая здаецца ў аренду,—бедняку, сярадняку ці кулаку. Моі кулацкая верхавінка вёскі, карыстаючыся правам аренды зямлі ўжо пачала канцэнтраваць зямлю ў сваіх руках у дадатак да тэй зямлі, якая знаходзіцца ў яе прадоўнага карыстаньні? Моі кулацкія гаспадаркі пачалі праз аренду перабудоўваць свае гаспадаркі на буйна-капіталістычныя лад? Адказ на гэта запытаньне дае наступная табліца: (Гл. табліцу на стр. 24).

Як бачым, арандуецца зямлю галоўным чынам гаспадаркі бедняцка-серадняцкія; яны складаюць звыш 90 проц. ад усяго ліку гаспадарац займаючыся аренданай зямлі і каля 90 проц. ад усёй зямлі здаваемай у аренду. Пры нашым беларускім малаземельль зразумела тэндэнцыя з боку беднякоў і сераднякоў задэрнаваць зямлю, бо свайго надзелу не хапае. Аренда, такім чынам, праходзіць у адпаведнасці прынцыпу прадоўнай аренды, якая прадугледжваецца нашым зямельным правам. Ніякай страшнай пагрозы таго, што нібыта кулак захоплівае і концэнтрыруе арандуемую зямлю ў сваіх руках, няма. Таксама, калі паглядзім, як праходзіць

Працоўная арэнда зямлі

Групы гаспадарак па пасеву	Гады	Лік абсъедав. гаспадарак	% гасп. які арэндуе землю да гэтога агульнага ліку кіруемых гаспадарак	% арэндуем. плошчы ўсіх арэндуемых плошч
1. З пасев. да 2 дзес.	1925 1926	2958 2731	25,7 22,3	17,4 17,5
2. З пасев. 2—6 дзес.	1925 1926	6611 7033	70,6 70,4	69,1 65,7
3. Ад 6 да 8 дзес.	1925 1926	470 548	2,8 3,7	7,3 7,8
4. Звыш 8 дзес.	1925 1926	239 257	0,9 3,6	6,2 9,5
Без разлічча .	1925 1926	10308 10549	100 100	100 100

працэс найму рабочай жывёлы, інвэнтару паасобнымі сацыяльнымі групамі, дык і з гэтага боку нельга заўважыць шырокіх капіталістичных узуемадносін на вёсцы. Лічбы паказваюць наступнае—

Наём рабочай складкі і інвэнтару:

Групы гаспадарак па пасеву	Гады	% гасп. у кожнай групе манімаючых			
		Рабочая складка	Рабочая складка і плугі	Маладзелікі	Веялкі
Без пасеву .	1925 1926	-- --	-- --	-- --	-- --
З пас. да 2 дзес.	1925 1926	5,2 0,9	4,1 1,9	— 3,4	— 2,2
Ад 2—6 дзес.	1925 1926	1,0 0,7	0,9 0,4	— 10,7	— 4,2
Ад 6—8 дзес.	1925 1926	— 2,2	— —	— 12,4	— 2,4
Звыш 8 дзес.	1925 1926	— 2,3	— —	— 9,3	— 1,9

У дробна-пасеўных гаспадарках назіраецца наём рабочай жывёлы і дробнага мёртвага інвэнтару (плугі), а таксама буйных машын маладзелікіх. Тлумачыць такое звышчча неабходна тым, што гэта новыя гаспадаркі якія пакуль што яшча не абсталіваліся. Наём рабочай жывёлы мае месца і ў больш заможных групах; гэты наём практыкуецца ў крытычных перыяды ў сельскай гаспадаркі (у момант прыборкі ўраджаю). Асабліва шырока практыкуецца наём складаных машын (маладзелікі, веялак). Гэты матар'ял таксама кажа аб тым, што ў звязку з інтэнсіфікацыяй сельскай гаспадаркі пачынае пашыранне запатрабаваньне на складаныя машыны і прылады, якое магчыма будзе здаволіць толькі

пры ўмовах, што карыстаньне такімі машынамі пойдзе на кооперацыйных падставах. Паглядзім цяпер, як практадзіць наём працоўнай сілы ў сялянскіх гаспадарках і якія сацыяльныя групы карыстаюцца гэтым наймам. З матар'ялаў дынамічных досьледаў у гэтых адносінах мы маєм такі малюнак:

Гады	% гаспадарак, карыстаючыя наёмн. працай		
	Тэрм. наймам	Падзейным наймам	Зьдзельным
1925	4,3	4,4	—
1926	4,4	14,3	2,1

Наогул жа процэнт гаспадарак, якія карыстаюцца пастаянным наймам батракоў, звычайна неўлікі і па гадах звычайна стабільным (1925—4,3 проц., 1926—4,4 проц.). Значны рост назіраецца толькі па найму падзёншчыкаў, у 1925 г. гаспадарак, наймаючых падзёншчыкаў, было 4,4 проц., а ў 1926 г.—14,3 проц.

Падагульваючы вынікі пракцэсу расслаення ў беларускай вёсцы на падставе дынамічнага досьледу, мы з упэўненасцю павінны сказаць, што пры агульным узроўні сельскай гаспадаркі, шыроке ўэмадзеніне пачадаўся бедняцка-серадняцкіх гаспадарак, пры нівысокім пашыранні ўздељнай вагі кулака.

Яскравыя паказыкі ўзросту бедняцкіх гаспадарак зьяўляюцца рашучае скрачэніне груп беспасеўных, бескарбоўных, бясконных гаспадарак і пераход дробна-зямельных гаспадарак (па пасеву, каровам, коням) у вышэйшыя серадняцкія групы. Далей тэмп індустрыйлізацыі бедняцка-серадняцкіх гаспадарак па адзнакам развіцця тэхнічных культур (ільну, канаплі, бульбы), пасеву кармавых траў практадзіць надзвычайна хутка. Па хуткасці гэтыя тэмпі нават абгантне заможных гаспадаркі. Эдак зямлі ў арэнду практыкуецца з боку бяднейшых сялян (землянадзяленцаў), а таксама іншых гаспадарак, якія перасяляюцца за межы БССР, аднак арандованая зямля ў абласці сваёй большасці канцэнтруецца ў бедняцка-серадняцкіх групах і якой не будзе небясьпечнай канцэнтрацыі зямлі ў кулака, як ішчэ з практыкай апазыційнай, не назіраецца. Значна пашырылася забесцільчыне сельскай гаспадаркі машынамі і прыладамі і шыроке ўжыванне гэтых машын і прыладаў разгарнулася ў бядняцка-серадняцкіх гаспадарках. Відавочна расце ў беднякоў і сераднякоў імкненіе да складаных машын, што тлумачыць практесам інтэнсіфікацыі гэтых гаспадарак і перад усімі ўстановамі стаіць задача больш шырока каапераваць бедняка і серадняка вакол гэтых буйных машын і гэтым самым машынізація больш бядняцка-серадняцкіх гаспадарак. Разам з гэтым неабходна больш звязнуць увагі на наём батракоў і падзёншчыкаў у сельскай гаспадарцы з тым, каб і гэты пракцэс пастаўіць у належныя рамкі нашай палітыкі на вёсцы.

Такім чынам аналіз пракцэсу дыферэнцыяцыі дае мажлівасць зрабіць вывод, што як зямельная, так і эканамічная палітыка на вёсцы, правадзімая нашай партыяй і Савецкай уладай, зьяўляецца правільнай. Не наглядаецца росту кулацства з адначасовым практесам далейшай пралетарызацыі бяднейшых гаспадарак, а йдзе эканамічны ўзрост бедняцкіх і серадняцкіх гаспадарак. Серадняк расце не толькі па колькасці гаспадарак, але адначасова расце яго ўздељнай вага як ва ўсёй сельскай гаспадарцы, так і ў таварнай частцы сельска-гаспадарчай прадукцыі.